

ЗВЕЗДА

Пролетары
ўсіх краўў,
элучайцеся!
Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!
רוחנו של עם ישראל
| יחד וברוך שם כבוד
DROLETARIJUSZE WSZYSTEK KRAJÓW
LACZCIE SIĘ!

№ 34 (3142) Серада, 13 лютага 1929 г.

Орган Цэнтральнага Кам. і Мен. Кам. Камуністычнай Партыі (б) Беларусі

Штодзённая газэта. Год выд. XIII

XII ЗЬЕЗД КП(б)Б

СПРАВАЗДАЧА ЦКК КП(б)Б

ДАКЛАД тав. КАЛІНА

ДЗЕНЬНІК ЗЬЕЗДУ

8-ы дзень

Перад ЦКК-РСІ сталі задачы: правядзенне рашучай барацьбы з усімі перашкодамі, якія сустракаюцца на шляху разгортвання самакрытыкі; болей рэзка паставіць пытаньні аб барацьбе з бюракратызмам і скажэньнямі дзяржаўнага апарату; паліпшыць дзяржаўнага апарату праз рацыяналізацыю яго і мерапрыемствы на зніжчэньні тых перашкод, якія ёсць на шляху паскарэньня тэмпу індустрыялізацыі нашай краіны; кантроль і правэрка выкананьня дырэктыв партыі і ўраду, барацьба за адзінства партыі і ачыстка партыі ад элемэнтаў, што рэвалюцыя.

Плян работ ЦКК-РСІ ў асноўным зводзіцца да наступнага. У галіне савецкага апарату — правэрка работ рэарганізацыйнага савецкага апарату, абследаваньне і правядзеньне пэўных мерапрыемстваў па паліпшэньні работ і рацыяналізацыі пэваго савецкага апарату, спрашчэньне справаздачнасьці і правэрка правядзеньня савецкай дэмакратыі.

У ГАЛІНЕ ГАСПАДАРЧАГА БУДАЎНІЦТВА план у асноўным зводзіцца да правэры і таго, як праводзіцца капітальнае будаўніцтва, зьніжэньне будаўнічага індэксу, як ідзе работа мясцовай прамысловасьці, як праводзіцца пасунал кампанія кааперацый, саўгасамі, калгасамі, як ідзе 20 проц. зьніжэньне адміністрацыйных выдаткаў, як ірадуе чыгуначны транспарт.

У ГАЛІНЕ КУЛЬТУРНАГА БУДАЎНІЦТВА: школьнае будаўніцтва, ліквідацыя няписьменасьці, падрыхтоўка кваліфікаванай рабочай сілы, абследаваньне пэасобных тэхнікумаў і г. д.

У ГАЛІНЕ АБСУЛГОЎВАНЬНЯ САВЕЦКІМ АПАРАТАМ ПРАЦОЎНЫХ МАС план зводзіцца галоўным чынам да таго, каб правэрыць работу судовых органаў, міліцыі, установаў грамадзкага харчаваньня, отахкасы і г. д.

У мінулым годзе мы мелі надзвычайна шмат розных на-заплянавых заданьяў. Ня глядзячы на гэта, наш плян быў намі выканан.

Ці прароблена была НК РСІ гэтая работа? Я павінен сказаць, што справаздачны перыяд ЦКК і НК РСІ гэту работу паставілі на ўсёй шырыні перад сабою і, галоўным чынам, агунавалі увагу на ўцягваньні шырокіх рабочых і сялянскіх мас у сваю работу. Упяршыню НК РСІ паставілі работу такім чынам, каб вынесці работу ЦКК і НК РСІ ў шырокія масы і зрабіць Рабоча-Сялянскую Інспэцыю санраўды такою, каб яна адпавядала сваёй назьве па замысьле т. Леніна.

ЯКІЯ МЫ МАЕМ У ГЭТЫХ АДНОСІНАХ ВЫНІКІ? Я працягну толькі некалькі лічбаў. Калі ўзяць усе кантрольныя камісіі Беларусі, дык мы за справаздачны перыяд уцягнулі ў сваю работу рабочых і сялян прыкладна 7.140 чал. Гэта цэлая армія, якая пры правільнай арганізавацьніцы зможа прынесці вялізарную дапамогу ў рабоце ЦКК і НК РСІ і а гэтай арміяй магчыма значна пасуць работу ўперад.

Цэнтральнай Кантрольнай Камісіяй і НК РСІ супольна з Бюро Скаргаў было ўцягнута ў работу 1.012 чал., у гэты лік уваходзяць непасрэдна рабочыя ад варштату. Прыцягваліся да нашай работы вытворчыя камісіі, эканомкамісіі, фабкомы, лёгкая кавалерыя, добраахвотнікі.

У гэтых адносінах нам аказалі значную дапамогу прафсаюзы, асабліва вытворчыя камісіі, эканомкамісіі, наогул — пэазьны зьвязьнікі. Трэба адзначыць, што найбольш высуналіся ўперад у сэнсе ўцягненьня рабочых і сялянскіх мас у работу акруговых кантрольных камісіяў Гомель, Віцебск, Менск і Бабруйск.

На апошнім месцы стаіць Мазырская кантрольная камісія. Якім чынам мы рабілі справаздачу перад рабоча-сялянскімі масамі? Якія вынікі мы маем у гэтых адносінах, калі параўнаць з мінулым годам? Калі ў мінулым годзе па агульных і пэасобных пытаньнях мы рабілі перад масамі 291 даклад, дык у гэтым годзе

мы зрабілі, прыкладна, 608 дакладаў. Калі летась у цэнтральным і мясцовым друку мы зьмясьцілі, прыкладна, 482 артыкулы, дык у гэтым годзе — 988 артыкулаў. Недахоп у гэтых адносінах заключаецца ў тым, што мы дагэтуль ня маем добра наладжанага вучоту ўсіх тых актыўных сіл, якія прымаюць удзел у рабоце ЦКК і акруговых кантрольных камісіяў і якія маглі-б быць і павіны быць крыніцаю вылучэньня на гаспадарчую і савецкую работу.

Мы таксама паспраўднана добра не навучыліся арганізоўваць усю гэту самітэсную армію так, каб яна нам прынесла лепшыя вынікі, большую карысьць, чым мы зараз маем.

АБ ПРАВЯДЗЭНЬНІ ЛЕЗУНГАЎ САМАКРЫТЫКІ, РАБОЧАЙ, САВЕЦКАЙ І УНУТРЫ-ПАРТЫЙНАЙ ДЭМАКРАТЫІ. Як у нас стаіць справа, ці дабіліся мы правядзеньня гэтых лезунгаў ці не? Я думаю, што мы ў гэтых адносінах маем вялізныя вынікі, — праз самакрытыку выкрываліся і выкрываюцца цэлы рад ненармальнасьцяў.

Перш за ўсё я хачу зьмяніць на тым, што яшчэ існуе няправільнае разуменьне лезунгу самакрытыкі пэасобнымі таварышамі. Пэдам некалькі фактаў. 17-га студзеня 1929 году адзін з работнікаў Наркамзему, Лабаноўскі, сказаў на пасяджэньні прэзыдыуму ЦКК у адносінах да самакрытыкі наступнае: «Гэта не самакрытыка, а Шымянін суд. Як можна так у газэце пісаць пра мяне?» Вы памятаеце, што ў газэтах быў цэлы рад артыкулаў аб скажэньні правільнай лініі, аб правым ухіле ў вышэйшым зямельным кантролі. Вось у адказ на гэта і даў такую адзінку самакрытыкі т. Лабаноўскі.

Ня лепш стаяла справа і ў Мазыры, калі на даклад радзьянскому выступалі рабочыя і крытыкавалі дзейнасьць... зубяго доктара. Гэта справа таксама была накіраваная ў суд, рабочыя павіны былі судзіць, але, дзякуючы ўмяшаньню, гэта справа ня была праведзена. Далей. Адзін пракурор у сваім заключэньні ў адносінах газэтнай заметкі, напісавай камуністам, у якой выкрывалі ўчынк начальніка Допру.— іна, што гэты камуніст ня меў ніякага права пісаць у газэце і выкрываць няправільныя ўчынк гэтага начальніка напраўчага дому, бо ён... не напасіў дазволу адпаведных партарганізацый. І насьля гэтага адпаведная партарганізацыя камуністаму, які напісаў заметку, зрабіла вымову і зьяяла з работы «за слоўку».

У Менску таксама былі такія выпадкі. Два камсамольцы напісалі ў РСІ і патрабавалі таго, каб Белжасгандал палепшыў работу. Гэтых камсамольцаў называлі бувадэрамі і зьвольнілі з работы за «бувадэраўства». Калі адзін з судовых работнікаў Мазыра, камуністы, напісаў, разам з беспартыйным, у «Правду» артыкул «Судзядзі-злачынцы», дык бюро АК паставіла пытаньне аб зьянціці з работы гэтага аўтара і рашыла абмеркаваць пытаньне аб яго партыйнасьці.

Далей,— па другім артыкуле, які быў надрукаваны ў «Правде»: «Чалавек з цэнтру. Калі Мазырскай акруговы камітэт партыі разглядаў гэта пытаньне, ён вынес паставіну такога зьместу: «Прасьці ЦК КП(б)Б аб тым, каб прасьці Цэнтральны орган «Правду» няправярэнны артыкулаў не зьямшчаць, бо гэта дыскрэдытуе арганізацыю і адпаведны працаўнікоў».

Член былога складу Аршанскага акругома партыі, калі адзін з членаў прэзыдыуму ЦКК зрабіў у Воршы даклад аб неабходнасьці папярэньня і правядзеньня лезунгу самакрытыкі, патрабавалі скліканьня закрытага пасяджэньня бюро акругома партыі для абаварэньня гэтага дакладу, як дакладу, які дэаргані-

зуе і б'е па партыйным кіраўніцтве. Вось як адносіцца пэасобныя таварышы да пытаньня самакрытыкі. Натуральна, што такое разуменьне правядзеньня лезунгу самакрытыкі і такіх адносін у значнай ступені перашкаджалі ўкраменьню і ажыццяўленьню лезунгу самакрытыкі. Мне думаецца, што значна большымі былі-б у нас вынікі ад правядзеньня лезунгу самакрытыкі, калі-б у нас на мясцох было больш увагі па ўсіх тых зьявах і ўказаньнях, якія робяць рабочыя масы і рэдакцыя члены партыі. Часамі на гэтыя зьявы і на гэтыя ўказаньні не рэагуюць і гэта зьяўляецца мінусам пры правядзеньні і паглыбленьні лезунгу самакрытыкі.

Адзін інстытуцыя, якая больш умоднена праводзіла лезунг самакрытыкі ў жыцьці, якая ў значнай ступені дапамагла партыі правесці гэты лезунг самакрытыкі, гэта наш друк. Друк надзвычайна многа аддаў увагі лезунгу самакрытыкі ў першы перыяд, у апошні час гэтай увага некалькі паслабла. Ня маюць рады тыя таварышы, якія кажуць, што ў друку вельмі многа скажэньняў, няправільнасьцяў і інш. Мне думаецца, што гэта зусім няправільна. Я потым падам лічбы аб гэтым, якія абвергнуць гэты довады. Трэба сказаць, што друк сваю ролю ў адносінах правядзеньня лезунгу самакрытыкі ў нас у Беларусі, выканаў з усёй сілай. Трэба, каб у далейшым друк працягваў гэтую сваю работу, не паслабляючы яе, а яшчэ больш умадцяляючы.

Я ня буду зьмяняцца на гэты ролі ва ўсёй гэтай справе, якую адгаворалі работры, спынішы на адмоўных зьявішчах у гэтым руху. У нас спрод работры ўсё пэасобныя выпадковыя элемэнтчы, якія пад зьягам работры робяць розныя ўчынк, такая справа барысаўскага работры Фрыда.

У Гомельшчыне надзвычайна іскравы прыклад—справа Мажэньнікава і г. д.

Але побач з гэтымі адмоўнымі зьявішчамі, работры акавалі вялізарную дапамогу ва ўсёй нашай рабоце. Трэба адначыць таксама, што ў нас ёсць вельмі многа выпадкаў

Учора 12 лютага па прапагу ўсёго ранішняга пасяджэньня адбываліся спрэчкі па дакладу тав. Галадзеда і судакладу тав. Карліна «аб кантрольных лічбах 5-гадовага пляну разьвіцьця народнае гаспадаркі РСФСР». У спрэчках выступалі т. т.: Шаліна (ЦК ЛКСМБ), Дзяніаў (Віцебск), Камалёў (Віцебск), Малашонаў (Магілёў), Рачыцін (Бабруйск), Кроль (Скуртэст), Фейгіна (Бабруйск), Прышчэпаў (НКЗем), Арышчун (Віцебск), Яцкевіч (Менск), Ансючыц (НКГан.), Грабенчык (Ворша), Ласкоўскі (Гомель), Карп (ВОНГ), Грушэўскі (Полапак), Барсукоў (НК Лх. З.), Рагазіннікава (Магілёў), Арнольдаў (Улаў), НКШЗн.), Шыльга (Віцебск), Наўлянскі (Веджапсама), Чацьвяроў (Гомель), Ісаў (ЦСНСВ), Гутман (сакратар Зьсаўдзск. РК).

На вачэрнім пасяджэньні працяваліся спрэчкі. Выступалі т. т.: Хайфіна (Дуброўна), Мікуліч (НКГр. Спр.), Дарэчоў (Магілёў), Красьнікоў (Ворша), Аранштам (Віцебск), Дэльвіг (Гомель), Амбражунас (Гомель), Паўлюкевіч (Масква).

І вельмі характэрных прасьведваньняў работраў. Тут цэлы даклад можна зрабіць аб тым, як работраў прасьведвалі, як іх трэавадзі і г. д.

ЦІ ПРАВІЛЬНА НАШ ДРУК ВЫСВЯТЛЯУ тыя ці іншыя выкрываўчага характару матэрыялы і тыя недахваты, якія ёсць? Я тут буду гаварыць аб тых матэрыялах, якія правераны кантрольнай камісіяй РСІ.

Калі прагледзець усё гэта, дык калі 78 проц. усіх зьмяшчальных у друку артыкулаў і атрыманых нам і рэдакцый заметак пацьярджаліца і толькі 22 проц. не пацьярджаліца. Куды друк больш за ўсё зьвяртаў увагу?

НЕДАХОПЫ ГАСПАДАРЧЫХ ОРГАНАЎ—27 проц., недахваты прадпрыемстваў—26 проц., наогул па гаспадарчых пытаньнях—53 проц. з усіх матэрыялаў; аб савецкіх установах—20 проц., аб пэазьным савецкім апарата—10 проц., аб кааперацыйных органах—7 проц., аб партыйных арганізацыях—4 проц., аб прафсаюзных—3 проц., аб камсамольскіх—2 проц. Я думаю, што на апошняй частцы можна было-б значна больш

Пасьля прамовы т. Паўлюкевіча спрэчкі былі спынены і заслуханы заключныя прамовы т. т. Карліна і Галадзеда.

Зьезд вітаў ад імя рабочых абутковай фабрыкі т. Мансіменна, па прывітаньні ад імя зьезду адпавядаў тав. Карліна.

Зьезд прыняў за аснову тэзісы ЦК па кантрольным лічбам разьвіцьця народнае гаспадаркі РСФСР і для выпрацоўкі рэзалюцыі на дакладу абраў камісію ў складзе наступных т. т.: Галадзеда, Карліна, Пастухоў (Дуброўна), Фейрман (Гомель), Рачыцін, Кофман, Прохараў, Сиварцова, Баліцін, Берзін, Амбражунас, Сіпчэнка, Грушэўскі, Ісаў, Яцкевіч, Затуранскі, Ярышоў, Вірман, Ансючыц, Арышчун, Кроль, Дубіна, Дмэлюк, Галінін, Куціо, Арнольдаў, Карп, Наўлянскі, Мальцава, Прафарансаў, Масовіч, Рыжынаў, Гутман, Брыскін, Саввіч, Аранштам, Прышчэпаў, Бойлін, Красьнікоў, Рамізевіч, Рагазіннікава, Малашонаў, Бэнзін.

ног будзе праведзена рацыяналізацыя.

РАБОТА СУДОВАГА АПАРАТУ. Нам удалося выкрывіць пэды рад ненармальнасьцяў у рабоце судовага апарату. У сярэднім у нас у судовых органах у моманту пачатку следзтва да скачненьня судовага працэсу праходзіць 346 дзён. Натуральна, што цэлы рад спраў траніць сваю вострасць і значэньне. А калі паглядзець, як абстаіць справа ў сэнсе залежаньня спраў, дык тут мы будзем мець мільёны лічбаў горшы.

Таму сараз увадзяцца як у гарадох, так і ў вёсках, як і практыка, тэасарыя суды, якія павіны ўзійць на сябе задачу разгляду дробных спраў больш спрочначым парадкам. Ужыты меры таксама для таго, каб спрашчыць, палепшыць работу савіх судовых апаратаў. Трэба таксама значна палепшыць склад судовых апаратаў.

Тут у некаторай меры значную ролю грае зьявісь печальнасьць гэтых работнікаў. У гэтых адносінах ёсць адпаведная паставіна ЦКК на пэазьнічкіх матэрыялах, створаных

СПРЭЧКІ ПА СПРАВАЗДАЧЫ ЦКК КП(б)Б

«академію». Мы змагнемся з гэтымі зьявішчамі, а вось гэты «академік» маг зьлучыцца наступнае: «Надо зьяць за правіла, дужне чыном по-

Большу джух дэён абгароваў Вяклад п'янтані работы ЦКК КП(б)Б. Далей тав. Каліна працягвае каля 5 годзія, выказалася ў спрэчках каля 40 чалавек. Матар'ялы да дакладу, надрукаваны ў спецыяльнай кніжцы, займаюць больш 200 старонак, налічваюць фактамі, лічбамі, табліцамі.

Усё гэта кажавае на вялікую работу ЦКК, праведзеную ў галіне саветскага і гаспадарчага будаўніцтва. Але саветскае будаўніцтва і класавая барацьба вакол яго, якая ідзе штодзённа, выяўляюць яшчэ шмат і німаг недароваў, скажэнняў, промачкі, памылкаў.

Вось чаму спрэчкі па справах ЦКК мелі характар баявой, гарачай крытыкі і самакрытыкі.

Куды накіроўваліся гэта самакрытыка?

**

Саветскі апарат засмечаны класавана-варожымі нам элементамі. Прыкладаў—шмат. Патрэбна рашучая агульная чыстка саветскага апарату. Гэта пытанне адбівалася літаральна ва ўсіх выступленнях. Тав. Коршун (Ворша) гаворыць аб тым, што часта мы не даводзім чысткі апарату да канца. Некаторыя з вышшых, дзякуючы ня вышшаму працэсу, апаў прамадзювацца да работы ў сваім ці другім горадзе. Рашучасць чысткі часам тармазіцца боязню—кім замаяці? Трэба рашуча высюваць рабочыя кадры ў саветскі апарат. Далей ён гаворыць аб сістэме абследаванняў:

— Проста павархоўнае рэвізорства—вось як можна характарызаваць большасць абследаванняў. Ён працягвае, каб ЦКК наклала канец такім абследаванням.

Тав. Хацкевіч (ЦВК) гаворыць аб недаровных з'явішчах у раённым саветскім апаратах:

— Да гэтага часу з 101 раёну знята 53 чалавекі старшын ЦВК. Зразумела, што загінулыя працаўнікоў мы знімали і будзем знімаць. Але мы не павінны забываць аб асобах саветскай дэмакратыі: усё зняты старшын ЦВК знімаўся без уліку раённых з'явішчаў. Гэта небяспечна ў тым сенсе, што вядзе за сабою індыферэнтызм выбаршчыкаў. Тав. Хацкевіч лічыць неабходным, каб там, дзе знімаюцца цэлыя групы працаўнікоў ЦВК, гэта праводзілася праз з'ездзі саветаў. Разам з тым недапушчальна, калі тыя, якіх знімаюць, паедуць у акругу і часамі займаюць нават вышэйшыя пасады.

Далей т. Хацкевіч падае рад іскравых фактаў грубых чыноўніцкіх адносін у саветскіх установах да беларусізацыі і антысемітызму. Ён працягвае ўмоўніць інтэрнацыянальнае выхаванне працоўных.

Тав. Красільнікаў (Чыр. армія) гаворыць аб вялікім проціпадзенні ЦКК наставоў месных кантрольных камісій. Па справах Вабруйскай КК (справа трапцёў) ЦКК не задыверзіла 14 выключэнняў. П'янтства расьне, між тым, ЦКК не заўсёды павярда палыходзіць да п'янтэў і дэбашчыць. Трэба,—кажа ён,—каб ЦКК больш чула прыслухоўвалася да наставоў месных органаў. Заўважым, п'янтэ не перавыхоўвае працу, а рашуча вычышчае.

Аб ненармальнасцях у рабоце месных кантрольных камісій гаварыў тав. Мялешка (Віцебск). Перш за ўсё работу КК «заядаюць» камісіі—іх у нас цэлых 16. Якая тут можа быць сапраўдная работа? Далей, часта прыяжджаюць ровны інструктары з кантру. Але справа ў тым, што яны не інструктуюць, а абследаюць. Вывае так, што інструктар не паведанне партарганізацыі аб свайх вы-

вадах. ЦКК павінна з'явішчыць падобныя з'явішчы. Далей тав. Малешка працягвае ўмоўніць увагу КК да лёгкай кавалерыі і барацьбы з працэсуізмам. Той, каго мы выганяем за працэсуізм, не павінна атрымаць новую работу.

Бюракратызм у РВК вылікае абурэнне сялянства,—кажа т. Шалушкова (Вабруйска). Калі лёгкая кавалерыя з'явілася ў РВК, яна ўбачыла, як толькі і іі галіне аб'бардэна супрацоўнікі. А з'явішчыць, яны холадзе ад стала да стала без натрабы. Калі-ж таварышы з лёгкай кавалерыі залыталіся—чаму та? Бюракраты адказалі: «на ваша справа, выходзіце адсюль». Былае яшчэ і горш. Яна падае факт, калі сяляне, што прыйшлі за даведкамі ў грановы аддзел РВК, вымушаны былі патраціць больш двух дзён. А потым, калі адзіну з гэтых сялян паскардзіўся старшын РВК, дык яго ледзь не арыштавалі. Далей т. Шалушкова працягвае, каб справе вылучэння жанчын-работніц па алкаголю работу надаць асистэматычны характар пры ўдзеле ўсёй партарганізацыі.

Аб недаровных жыл'лёвага будаўніцтва гаварыў т. Басін (Гомель). У Носабельскай жыл'лёвай кааперацыі яшчэ дагэтуль (з 1925 г.) няма лічбаў, колькі каштуе дом і рабочая квартира і колькі павінна плаціць кожны пайшчык. Гэта абуряе рабочых. Лёзунг партыі аб звышшэйшай сабекошту матар'ялаў па 15 проц. ня выкананы. Куды вяртае такое будаўніцтва, калі квартира (11×12) каштавала ў 1925 г.—4.500 р., а зараз меншая (9×9) каштуе 4.000 руб. Якасць будаўніцтва і рамонтаў вельмі і вельмі нізкая. Ён працягвае, каб КК больш заглядалі ў жыл'лёвую кааперацыю. Далей, тав. Басін гаворыць аб камунастве. Вось такія «старыя» члены партыі, якія дзюна разлагаюцца, але лічыць да сабе нізкім адказваць ячэйкі. Ён падае такі факт у Гомельскай арганізацыі і кажа, што такіх фактаў наглядаецца шмат. Ячэйкі вымушаны выключыць такіх партыйцаў, але часта іх АКК зноў аднаўляе.

Тав. Мундаў (Віцебск) падае іскравыя факты аб саветскім твары саветскага апарату Віцебскай акругі. Нядаўна АКК-РСІ правяраў некаторыя галіны апарату. Якіх-ж вынікі? З 528 працаўнікоў акруговага вымагнага аддзела толькі 2 рабочыя, ніводнага батрака і с. г. рабочага. Тое-ж самае ў акруговым фінансавым аддзеле. Сярод правяральных служачых шмат былых урангелескіх і іншых афіцэраў, намешчыкаў, ёсьць нават былы «предводитель дворянства» Кастрамскай губ. і с. д. Шмат з гэтых сучасных «работнікаў» мы павінны з'явішчыць з работы. Але мы таксама павінны рашуча вырашыць пытанне аб падрыхтоўцы тых рабоча-сялянскіх кадраў, якія павінны змяніць вышшых чыноўнікаў. Тут даўка ня ўсё яшчэ робім.

Гаворачы аб вывадах скажэння класовай лініі, т. Мундаў лічыць, што не заўсёды досыць іскрава выкрываюцца гэтыя вывады. Ён спасылаецца на артыкул, надрукаваны ў часопісе «Революцыя і культура» (№ 201). Большасць фактаў, змешчаных там,—правільныя. Ён кажа, што т. Каліна павінна быў больш падрабязна спыніцца на Магжарскай справе. Вывад, які робіць т. Мундаў,—рашучая лінія ў адносінках да тых, хто парухае або не жадае праводзіць выразнай класовай лініі.

Тав. Міштымаў (Магжарэў), характарызуе работу КК, прыходзіць да вываду, што трэба ў раёнах арганізаваць кантрольныя камісіі (ці парттройки). Зразумела, што працаўнікі іх павінны быць беспалітычнымі. Гаворачы аб самакрытыцы, прамоўца падае вядомы ўсім прыклад з Рагіманам, аб якім змешчаны фэльетон у «Рабочым»: «Не жадаецеся над се-

ловеком». Гэты спрыгны гавяляр і неман (толькі ў 1927 г. значны сваю крану) пралеў у сава, а потым на гарбары. Дзесяці чалавек рабочых заводу сказалі, што Рыкман былі эксплаэатар і пройда. І васьмалі паслаі гаты волгу рабочых у гэзэту—дагэтуль няма алкаў.

Трэба больш чула прыслухоўвацца да голасу мас—заключыце прамоўца. Аб варожых нам элементах сярод настаўніцтва,—кажа т. Мэмарэвіч. Ёсьць факты, калі адзін з настаўнікаў зрываў выбарныя плякаты, прысьвечаныя выбарам у гарсавет. Быў адзін такі настаўнік, які ў часе Кастрычнікавага свята гаварыў дзецям: «дурні любяць чырвонае». Тады прыкладу ёсьць цэлы рад. Абсалютная большасць настаўніцтва—з намі. Таму трэба пры гэтым дапамазе вычысціць тых, хто толькі захоўвае свой антысаветскі твар за назваў настаўніка.

Тав. Дубіна (Менск) гаворыць аб рацыяналізацыі апарату. Эканоміць сродкі на апаратах, каб іх уключыць у індустрыялізацыю, гэта—важная задача. Тав. Дубіна лічыць магчымым ліквідацыю некаторых наркаматаў (Наркамат унутраных спраў і НКСЗ), перадаць іх функцыі аналагічным установам, або заманіць сістэмай інспектуры. Паказваючы на вялікі прапавт з'ямы у кіруючым складзе півавога кааперацыі (60 проц.), прамоўца патрабуе недапушчэння такога з'явішча.

Аб неабходнасці ўмоўненай барацьбы з прымірэнствам гаварыў тав. Аліні. Ён падае азначэнне т. Леніна прымірэнства і прымірэнцаў: «весь фігура (прымірэнца)—вопложанная добродетель. І скромна опуштив очі долу, воздев руки горе, примиренец восклицает: «Слава тебе господи, что я не похож на этих злокозненных фракционеров, мешающих всякому движению вперед. А все движется понемногу вперед, а на вошу сидит примиренец».

Паказваючы на канкрэтныя выпадкі ідэалогічнага і абыватэльскага (бытавога) прымірэнства, т. Аліні працягвае рашуча скіндуць тых, хто сядзіць на партыйным возе, як прымірэнца. Ён працягвае таксама ўзяцца на справе за смелае вылучэнне на работу жанчын.

Тав. Гаршман (Ворша) падае іскравы прыклад бюракратычных адносін да наставоў рабочых. Нейкі Шэмаліс займае чырвоны куток сянога заводу.

Рабочыя абураны і ўхваляюць пастанову аб высяленні. Гэтая пастанова абходзіць 7 інстанцыяў (у тым ліку і АКК-РСІ) і віякага толку. Нарэшце, рабочыя на сваім сходзе запісалі, што калі ня будзе выселены Шэмаліс, яны вымушаны будучы вывесці яго на тачы самозава. І толькі нядаўна гэта пытанне вырашыл пры дапамозе АК партыі. Далей, прамоўца патрабаваў ад кантрольных органаў большай увагі да папярэджання выпадкаў загінавання.

Тав. Бэйліні ў сваёй прамоўе гаворыць аб няправільным палыходзе некаторых інспектараў ЦКК-РСІ да месных арганізацый. Асабліва ўвагу ён звастаў на тым, як часам варажы ідэалогія пралазае пад жыл'ляй акадэмізму. Вось расійска-Беларускі слоўнік Некрашэвіча і Байкова, выданы Велляржывапетвам у ліку 7.000 экзэмпляраў і ўхвалены Галоўлітам. Што мы там бачым? Вось закон у аўраў. Слова «еврей» перадаецца так: аўрэй, жыл; «еврейцы»—жылды, аўрэйчы; «белая»—белды, бядак, галыш, худак, зыдзень, бядуля; «мужик»—мужык, соланін, хам, халоп, грубян. Далей, тут ёсьць рад дыпцічных слоў, якіх надаваць проста негяга, але справна ў і грубасці і дыпцізме, а ў тым палітычным сенсе, які набывае такі

«акадэмізм». Мы з'явішчыць антысемітызм, а васьм такіх «акадэмічных» ўжываюць антысемітызм і сваімі тэрмінамі (галыш, худак, жылды і г. д.) усладняюць наву барацьбу. Мы павінны лабіцца каб нава кніжкі прадукцыя была бяспроўна, добракасавай—заключыце прамоўца. Славагому слоўніку прысьвядзі сваю прамоў і т. Зэстрын (Вабруйс). Учора,—кажа ён,—тав. Бэйліні падаваў нам абразкі з гэтай «акадэмічнай» кнігі. А ці ёсьць там такія словы, як «кулак», «буржуазнець»? Аказваецца такіх слоў там няма. Ці патрэбны тут камментары? Гэта іскравы дамажчык тэй «лініі», якую туюць аўтары слоўніка.

Адны з аўтараў з'яўляюцца Байкоў, чалавек, які прышоў сабе наву прафесара і выстаіў сваё прывішча на падручніку, якога ня пісаў. Над гэтымі з'явішчамі трэба падумаць Наркамсаветы—заключыце прамоўца.

Рад выступаваных паказвалі на невостарчальную ашчэ сувязь ЦКК і РСІ з масамі. Тав. Фрэйдлін сказаў, што ЦКК невостарчальна перадае сваю працтыку на месцы. На было яснай устанойкі, як ня толькі выкрываць, але і папярэджваць недаровны з'явішчы. Ён згодзен з тым, што неабходна арганізаваць у будучы раёнах кантрольныя камісіі.

Аб рэвізорстве прыяжджаюць інструктараў гаварыла шмат выступавачы. Вось работніца т. Марусэвіч (Віцебск) кажа, што абследаванняў на вытворчасці многа, а толку мала. Трэба, каб інструктары правяраі старыя пастановы, а ня пісалі новую паперу.

Жывое кіраўніцтва вымагае жадаць лепшага,—сказаў т. Мофцэраў (Палацк). Мы атрымаем ад ЦКК шмат папярояных указанняў, але, зразумела, што гэта не дае карысці. Наглядаецца яшчэ і некаторыя рацыяналізатарскія мудрагелыста. Напрыклад, прысылаюць адну картку, потым другую і да яе інструкцыю па 28 аркушоў. Вядома, што такая рацыяналізацыя ёсьць лішняа трата часу.

Тав. Жолудз у сваім выступленні даваў, што рацыяналізацыя саветскага апарату часамі не аэфэктывна. Праводзіцца функцыянальная сыстэма работы, а на справе атрымаецца, што адзасны працаўнікі ўстапоў часамі становяцца па сутнасці тэхнічнымі і без канца пішучы паперу. Няма ніякай унутранай работы па ведамствавай рацыяналізацыі. Пасаджэньні да 3 годзія. Ночы—такан сыстэма працягваецца і дагэтуль.

Іскравы прыклад рацыяналізатарскага верхаладзтва падае тав. Земізі (Гомель). Ён падае пункт з «інструкцыі рацыяналізатараў», выправаваня думка інспектарамі ЦКК-РСІ СССР і БССР.

«Мы не імеем ні прав, ні авторытэта»—гаворыць першы пункт гэтай інструкцыі. А далей гаворыцца наступнае: «Не абрадайтеся к нашэму». «Это следует сделать так, а скажите ему: «Не кажется ли вам, что было бы хорошо сделать так». Результат будет зависеть от примененного метода»—і далей у такім-жа сенсе.

Выступаўшыя нагавалі, каб ЦКК-РСІ сур'ёзна вятралася справы рацыяналізацыі і падбрала патрэбных для гэтага кваліфікаваных працаўнікоў.

Тав. Эльнінд (ЦКК-РСІ) у сваёй прамоўе спыніўся на прычынах ведаваў работы ЦКК.

Недахват і памылкі ў нашай рабоце ёсьць і прыклады іх можна павялічыць. Але галоўнае ня ў гэтым. Дзеся таго, каб абхапіць працу і ўнікнуць памылкаў, мы павінны, паперша, павысці якасць апарату. Нам трэба добра памятаць тая думка Леніна, якога ён выказаў пры стварэнні ЦКК-РСІ. Адзін з гэтых дз-

мак з'яўляецца наступнае: «Надо взять за правило, лучше числом поменьше, да качеством помыше». Гэтага накуль што мы ня імеем. Важнейшыя галіны работы (як напрыклад, фінансава) ня могуць быць дакладна абследаваны з-за адсутнасці адпаведных працаўнікоў. Другое з'явішча—сувязь з прафсаюзамі і актывнае садейніцтвае КК-РСІ з боку прафсаюзаў. Вяз іх РСІ—пустое месца. Трэба з'явішчыць рацыяналізацыю дзяржаўнага апарату.

Вялікаа окладнасць гэтай работы патрабуе вельмі кваліфікаваных сіл—іх пакуль што няма. Падрыхтоўка рацыяналізатарскіх кадараў—гэта сёньнешняя баявая задача. Гаворачы аб чыстцы саветскага апарату, тав. Эльнінд кажа, што ў гэтым важнейшым пытанні неабходна з'яса партыйная лінія кожнай арганізацыі і рашуча, смелае бальшавіцкае падрыхтоўка новых рабочых кадраў у дзяржаўны апарат. Падбор людзей—вось што вырашае праблему класавай чыстаты саветскага апарату.

Вялікую увагу выступаўшы аддаі барацьбе з правам ухілам і рэштнымі траіцызмам.

Часта правы ўхіл траіцызма ў агульных словах. Між тым многія члены партыі ня могуць адпачыць канкрэтны праў правага ўхілу. Таму многа такіх выпадкаў праходзіць міма вушэй арганізацыі (т. Земнэк). Тав. Панамароў гаворыць аб тым, што сярод партыйцаў шмат блытаніны і непаразумежня ў разумеўні сутнасці ўхілаў. Ён падае прыклад, калі дакладчык на сходзе ячэйкі так адказавае на запытаньне аб траіцызме: «Троікі не вінаваты, а зараэ прадуоць толькі траіцысты». Паказалася на тое, што пасобныя партыйцы не пазбавіліся ад дробна-буржуазных адносін у адносінках да траіцызма (рамавоны аб «заслугах» і інш.). Выступаўшы патрабаваі самай рашучай барацьбы з контр-рэвалюцыйным траіцызмам.

Аб ухілах высювочы партыйцаў гаварыў тав. Розэнгауз (Меншчына). Многія з гэтых партыйцаў ня вытрымліваюць валору дробна-буржуазнай стыхіі і пачынаюць «плакаць», фактычна адмаўляюцца ад працы. Такіх трэба чысціць. Але трэба адначасова ўмоўніць раёны вытрыманымі працаўнікімі. Прамоўца патрабуе чысціць і тых, хто «прыціпыва» ня хоча ехаць у вёску.

Тав. Дамброўскі (Менск), паказваючы на ўзрост бытавых праступкаў сярод партыйцаў (як напрыклад—рэлігійныя справы, многажонства і інш.), патрабуе ўмоўненя барацьбы з гэтымі з'явішчамі. Недапушчальна, калі ў некаторых ячэйках прабуоць часамі захаваць, замазаць праступак партыйца. Далей, прамоўца адначасова, што ячэйкі не валі ніякай выхавачай работы з былымі анапцыянерамі.

Рэкай крытыцы дэлегатаў надпала налітычная лінія месных вымадных органаў і НКЗ.

Тав. Барысэвіч (Палацк) падаваў прыклад з кулацкай гаспадаркай Мароза, які, маючы 12 батракоў, лічыўся за культурнага гаспадарка (нават траіў у падручніку). Выпадан з калгасам «Уласавы», які кучка кулацкіх элементў хацела раскідаць. Мясцовыя органы асудзілі гэты кулацкі тэндэнцы. Справа гэта хаделла па канцылярыях і, урэшце, НКЗ прыслаў яе для перагляду. Ён працягвае правесці чыстку зямельнага апарату аўверху да пізу. Аб тым-жа гаварыў і т. Зэстрын, паказваючы на тое, што ў НКЗ консультантам на зямельных справах прадуе віце-губэрнатар.

Акрамя паказаных таварышоў у спрэчках выступалі т. Странкоўскі, Рудніцкаа, Ламейна, Капдан і інш.

Тав. Эльнінд гаворыць аб прафсаюзных—3 проц., аб камсамольскіх—2 проц. Я думаю, што на адносна частцы можна было б азначыць больш навастршы ўвагу друку, не паслабляючы, зразумела, увагі на асьвятленне пытаньня гаспадарчага і саветскага будаўніцтва.

АБ РАБОЧАЙ ДЭМАКРАТЫІ. Ці ёсьць у нас яшчэ выпадкі зашчыму? Ёсьць у цэлым радзе месц. Ці ёсьць папушаныя рабочай дэмакратыі? Ёсьць. Як можна назваць інакш, калі не зашчымам такі факт, калі ячэйка КП(б)Б Менскага мястэндлю з'янаа камсамольцаў за тое, што яны крычалі аб азычэнствах і аб неабходнасці палепшыць наставоўку работы.

А парухэнняў дэмакратыі? У Гомелі на шчаднінай фабрыцы пры перавыборах фабрычна-заводакага камітэту, хіба ня было неўнага парухэння рабочай дэмакратыі з боку самой партыйнай ячэйкі? Зразумела, было. А хіба гэтага ў Магжарэвіце? Ёсьць цэлы рад фактаў. Нам насьмэжыць яшчэ больш і больш націскаць для таго, каб тое, што было ўказана ў чэрвеньскай адзельне ЦК УсеКП(б), было поўнасьцю праведзена і рашучым чынам. Трэба змагацца з усякімі спробамі, якія ў якоў-бы то ні было ступені будучы парухаць правядзеньне дырэктывы партыі, данай чэрвеньскім лістам ЦК УсеКП(б). У галіне правядзеньня саветскай дэмакратыі мы імеем цэлы рад парухэнняў. Напрыклад, некаторыя факты, меўшыя месца ў Магжарскай акрузе, дзе было зроблена абследаванне. Там, у Магжары, калі сталі гаварыць аб цэлым радзе работнікаў, што негяга дапускаць тых ці іншых рочаў, дык гэтыя работнікі адказвалі: «Я ў увіверытэце ня вучуся», «калі сяляніна ня вылашч матам ад добрага сэрца, нічога добрага ня будзе» і г. д.

Хіба ў нас няма выпадкаў парухэння выбарчэсці? Колькі кочан! А вась ніякай таварышы з Воршы выступілі і скажучы, як зараэ, ці зусім законна абраны шпэраліні склад Горацкага раённаканкому, калі падлічылі да гэтага пытаньня ў пункту погляду саветскай дэмакратыі. Ёсьць выпадкі, калі якога-небудзь работніка за тое, што ён добра «пакрыў» члена гарсавету, выклікалі на другі-ж дзень у Гарсавет і давалі яму «траіпку», папярэджаючы, каб ён не адказаваў та выступаць, бо «негяга дыскрадытаваць тых людзей, якіх мы самі вылучылі і абралі». Трэба з усеі рашучасцю змагацца з такімі адмоўнымі з'явішчамі, як грубыя адносінкі да наведвальнікаў, паруханьне самых элементарных прычынаў дэмакратыі, а з усякімі размовамі, якіх ёсьць наконт таго, што быццам з правядзеньнем саветскай і рабочай дэмакратыі паслабляецца працддэмыпціна, трэба накончыць, бо гэта зусім няверна, гэтыя пустыл словы.

ПЕРАЙДУ ДА ПЫТАНЬНЯ З ГАЛІНЫ САВЕЦКАГА АПАРАТУ. Мы правярылі, як працуе рэарганізаваны дзяржаўны апарат, пераведзены на функцыянальную сыстэму. Што мы там знайшлі? Мы знайшлі, што ва ўсіх тых выпадках, калі з боку кіраўнікоў устаноў, з боку саміх працаўнікоў было жадаанне сапраўды перавесці ўсю работу на функцыянальную сыстэму, там якасць работы палепшылася, а там, дзе гэта праца была праведзена—нядбайна, няправільна, там якасць работы, зразумела, не палепшылася.

Нашы дзяржаўныя ўстановы надызвечна слаба прымаюць меры да таго, каб самі праходзіць рацыяналізатарскую работу, а ўсю сваю увагу эканцэнтруюць на тым, што васьмоу, прыдае РСІ, і ў нас з галавы да

Таварышы, вы ведаеце сапраўды палатнік судовых работнікаў, шпэцскіх, вы, навуна, ведаеце і аб гомельскіх судовых працаўніках, мажарскіх. Усё гэта гаворыць аб тым, што трэба рашучым чынам палепшыць склад судовых працаўнікоў. Толькі гэта дасць нам магчымасць правільна наставоўку гэту работу.

ЦІ БЫЛІ У НАС ПАРУШЭНЬНІ РЭВАЛЮЦЫЙНАЯ ЗАКОННАСЦЬ? Былі. Калі Аршанскі акруговы камітэат (старага складу) разглядае судовыя справы і вызначае, якую спыніць і якую ня спыняць, хіба-ж гэта не паруханьне рэвалюцыйнай законнасці? А ў Віцебску хіба ня было такіх выпадкаў?

Пераходжу да пытаньня аб міліцыі, як адной з арганізацый, якія падлягаюць пэсна штодня масе дачыненню да працоўных мас. Папершае, процант рабочых у не складзе вельмі малы—усёго яшчэ-небудзь 10-12 проц., а рэшту-ж складоўч выключна сяляне.

ТРЕБА ДАБІЦА ТАКОГА ПАЛАЖЭННЯ, КАБ САПРАУДЫ БЫЎ У НАС МОЦНЫ РАБОЧЫ СКЛАД МІЛІЦЫІ. Па другое, мы імеем яшчэ ў міліцыі вараэ, зразумела, давака ня ўсёды, вымаілі рукапрывалэтва надзвычайна грубых адносін да грамадзян і ішч.

Аб баявой падрыхтоўцы нашай міліцыі. Калі мы напрасілі вайсковых гаварышоў даць ацэнку баявой падрыхтоўкі міліцыі, дык эксперты за ўстанавіла, што наша міліцыя не на многа ўжо адстае ад баявой падрыхтоўкі Чырвонай арміі. У гэтых адносінках ёсьць вялікія посьпехы ў рабоце міліцыі.

Да гэтага часу на міліцыю быў укладзены цэлы рад зусім непатрэбных функцыяў. Мне думаецца, што будзе правільна, калі я скажу, што тыя ўстановы, якія прыняты СНК, азначна палятчаюць стан міліцыі.

Немалыя з'яваа аб працддэмыпціліне нашых саветскіх устаноў. Калі мы паглядзім лічы ваячасовага прыходу на работу, дык яны паказваюць, што ў нас працоўная дысцыпліна ў саветскіх установах ні зусім па вышні. Трэба будзе ваініца гэтай справаў сапраўды наставіць работу такім чынам, каб можна было павялічыць больш высока тэмц работы зашых саветскіх устаноў.

За мінулы год нам было праведзена прыкладна каля 78 розных работ па скарачэнні сываздчэнасці. Павінен сказаць, што, ня глядзячы на пастанову аб тым, што без пырашэнья і згоды калегіі РСІ ні адна ўстанова ня мае права ўводзіць новую сываздчэнасць і змяніць існуючую, мы на практыцы сустракаемся з зусім другім. Гэта можна сказаць ня толькі ў адносінках Наркамфіну і Наркамему. Мы ўсё-ж часта-густа каем такія факты і ў другіх установах, калі пад ровнімі соусамі, па ровных іерархаваных, уводзяць зусім непатрэбную сываздчэнасць.

Яі у нас абстоіць справа з правядзеньнем 20 проц. сиварачанья адміністрацыйна-кіраўнічых выдаткаў? Мы ня можам зараэ назваць дакладную лічбу вымаванья гэтай дырэктывы, бо якраз вараэ ідзе правяраа.

Працяг даклада тав. Каліна на 2-й старонцы

БЕЗГАСПАДАРЧАСЬЦЬ ПАВЯЛІЧВАЕ САБЕКОШТ ПРАДУКЦЫІ

Калі пачнем беражліва адносіцца да дзяржаўнага рубля?

Шклатрэст пра-хлопаў

Безшклатрэстам быў прыняты заплан на экспартныя вырабы лямпавага пасуды і іншых шыльняных тавараў.

З гэтага заказу лямпавае шкло вырабляць было даручана гуме імя Дамбала. Але завод разам з трэстам у свой час не цікавіўся выкарыстаннем гэтых готы заказа, бо майстроў лямпавага шкла заводадіраўніцтва імя Дамбала звольніла і іны разьехаўся на іншы завод. Некаторыя з іх прыехалі на гуту «Кастрычнік». Але вось надыйшоў тэрмін выкапаны агляду. РСІ відзінула апынку. Са шклатрэсту пасыпаліся тэлеграмы. Пачаў сам загадчык вытворча-тэхнічнага аддзела шклатрэсту пезаў на месца па гуту імя Дамбала. На гуту «Кастрычнік» прыехаў «наёмчык» з трэсту (як яго называлі работнікі), каб зварнаць на завод імя Дамбала зенных майстроў лямпавага шкла.

Сказана—зроблена. Восем майстроў перакінута больш як на месца для працы на гуте імя Дамбала.

Зараз зробім падлік: па гуте «Кастрычнік» не працуюць два варштаты лямпавага шкла. Агульная выпрацоўка завода наменшыцца ў месца на 30.000 руб., што наменшыць прыбытак заводу на 10.000 р. у месца.

Загадчык вытворча-тэхнічным аддзелам трэсту атрымае камандыроўчаным на 500 р. за гэты месца, які ён прабудзе на гуте імя Дамбала.

Восем майстроў, што перакінуты на гуту імя Дамбала, атрымліваюць зарплату, кватэры і выдаткі на праезд за кошт трэсту. Можна дадаць яшчэ тры камандыроўчаным, якія ўжо атрымаў тав. Амар, калі ён прыяджаў на гуту «Кастрычнік» у якасьці наёмчыка.

А ўсёго разам прахлопалі тысяч дзевяццацца рублёў за адзін толькі месца.

На школьніц-а каб належаць органы халоньва таго, хто вінават.

РАБКОР.

Колькі каштуюць „пажаданьні“ ды-рэктара

Віцебскі дражджавы завод «Освобожденный Труд» пачаў пераабсталявацца для пераходу на новы спосаб работы—мэханізм. Пераабсталяваньне пачыналася каля 6 месцаў. З прычыны таго, што завод выключна быў заняты пераабсталяваньнем, уся рабочая сіла была скарыстана на рамонтных работах.

Значную частку мантажных работ выкапаў мэханік гэтага заводу тав. Вацьвінік (чалавек, які ведае сваю справу і вельмі спакойны). Адця яно медалюп, як відаць, той, што ён ня можа быць у кампаніі з дырэктарам заводу т. Сэржанючым у панойках.

Дзякуючы незалежнасьці характару дырэктара, яго пажаданьні ні з кім паравіцца перапрацоўкі ў часе рамонтны былі нячужабы. Чорпаробчыя а акладам у 45-50 руб. зарабалі на 200 руб. у месца і больш, а пра майстроў, качагараў пима чаго і гаварыць. У выніку калтарыёныя асыгнаваньні вынілі в рамках і мы маем перавыдатак у некалькі дзясяткаў тысяч рублёў.

Мэханік Вацьвінік часта паказваў на безгаспадарчасць і з гэтага прычыны паміж ім і дырэктарам былі частыя канфлікты. Дырэктар тады ўадумаў выпісаць мэханіка з Менску, а Вацьвініка, які пераабсталяваў завод,—скарочаць.

Такое «скарочаньне» магло выклікаць непажаданая вынікі і, каб пазабавіцца іх, дырэктар умоўся з трэстам і пакіраў Вацьвініка ў Менск. Апошні блытаўся ў Менску больш 2-х месцаў, кожны дзень кадыў у трэст, а там яму адказвалі—стрышы агрымліваеці, і сядзі!»

Гэтымі дзямі Вацьвінік скарочаў і яму выплачана каля 1.000 руб.

Ші можна так кідацца работнікі, ші трэба растрываць народныя грошы дарма? Вацьвінік год таму назад быў камандыраваны ў Віцебск у Менску і таксама атрымаў пад'ёмныя. Ну, а новы мэханік будзе каштаваць трэсту шмат грошай, апрача пад'ёмных. Ён прапрацаваў 3 месца і ўжо алмаўляецца ад работы (шкіолі панат нам машыністага не прадаваў). Пас коштам у 500 руб ён ужо спаліў, кажучь, што паче і за 2.000 руб. таксама можна выкінуць.

На такіх азначэньнях трэба рашуча рэагаваць.

ЕМ-ЖА.

Іржавее заграінічная паветрадуўка

Дражджавы завод „Пролетары“ (Менск) у свой час адчуваў вялікую патрабу ў паветрадуўцы. І вось у 1927 г. для нашата заводу Харчтрэст выпісаў з-заграіцы паветрадуўку „егерскую“, 10-цалёвую, але яна давала мала паветра,—зае заманілі больш моцнай.

З таго часу „егерская“ паветрадуўка, зусім прыгодная да работы, стаць за заводзе пад паветкай, Іржавее і псуецца.

У такім-жа стане знаходзяцца і вальцы, выпісаныя з-заграіцы.

Па чыйсьці ініцыятыве выпісалі з-заграіцы сепаратар для часткі перапрацаванага мэсла. Стаць сепаратар і не скарыстоўваецца на „Пролетары“ для яго няма адпаведнага мэсла, а калі-б яго назват устанавілі, дні за год зьярвэца мэсла для сепараванья на больш, як на дзятры дні.

Ян відаць, Харчтрэст забыўся пра існаваньне паветрадуўкі, вальцаў і сепаратару. А за гэтыя машыны плацілі валютай...

РАБОЧЫ.

Сэрца баліць...

Сэрца баліць, калі выхадзіш на работу пасля выхалюга дня на завод «Труд» (Мазырска акр.). У кватэрыны — ші палена, тонкі астылі. Пусьпань машыну на 5 хвілін, а 15 станцыя з-за недахвату нары. А ўсё з той прычыны, што наша адміністрацыя пралажа ўсёсь запаас абрэзкаў, якія ішлі на анал.

Наша адміністрацыя сабылася пра мінулыя зьміоны станцыі, якія пн-кайкаў недахват апалу. А за сысто-

Замест зьніжэньня---павышэньне

Матар'ялі, якія бьць у Магілёўскай КР-РСІ, паказвалі, што справа паляпшэньня якасьці і зьніжэньня сабекошту прадукцыі ў акрузе далёка яшчэ не адпавідае тым задачам, якія высунуты перад нашай прамысловасьцю.

На заводзе «Адражджэньне» замест зьніжэньня наглядзёна павышэньне сабекошту прадукцыі на 2,27%, на чыгуна-мэханічны цэгу на 14,7% супроць мінулага году.

Такое-ж зьніжэньне наглядзёна на прадпрыемствах «Белхарчтрэсту», дае бьць павышэньне сабекошту: на заводзе «Зара»—на 2,4%, а на заводзе Лекерта—зьніжэньне толькі на 0,6%.

Леш яшчэ стаць спрала на заводзе «Лекерта», там пакуль што ідуць толькі гутаркі аб зьніжэньні сабекошту, а на выхад на работу дасягае 13%.

А. С.—

матчыны прастой работчы трэба плаціць.

Калі-ж пачнем кампанію на выніжэньні сабекошту?

Цікава таксама тое, што дрывы павозьць цынер з лесу і падвозяць каштуе ў шмат раз даражэй праданых абрэзкаў.

Трэба, каб РСІ зьявінула на гэта бваю ўвагу.

Н. МАРОУСКІ.

Відавочна невыкананьне дырэктыв партыі глумачыцца, шааершыя, некаторым гэтавацыяністам кіраўнікоў, падрутое, адсутнасьць з боку шырочкіх колаў работчы грамадзянага кантроля, паслабленьнем працоўнай дысцыпліны сярэд самых работчы і нячужавыя да гэтых зьміньч з боку ачэск КП(б)Б, заўкомаў і вытворчых камісіі.

Леш яшчэ стаць спрала на заводзе «Лекерта», там пакуль што ідуць толькі гутаркі аб зьніжэньні сабекошту, а на выхад на работу дасягае 13%.

А. С.—

Апошнія дні выбараў у сельсаветы

Як прайшла справаздачна-выбарчая кампанія па акругах БССР

Серадняцтва падтрымлівае беднякоў (Мазырская акруга)

— Баюнаія выбараў у саветы па Мазырскае скарочыцца гэтымі дзямі,—заявіў у гутарцы з нашым супрацоўнікам сакратар Мазырскага акругомау КП(б)Б тав. Астапюк.

— Астыўнасьць выбарчыкаў у гэтыя годзе значна ўзраста, параўнальна з мінулай выбарчай кампаніяй. 3 94.366 ч. агульнага ліку выбарчыкаў у выбарчых сходах прыняло ўдзел 61.576 ч. (65,3%). 3 46.919 агульнага ліку жапчыч-выбарчыч, на сходах удзельнічала 24.937 (53,1 проц.).

Трэба адзначыць вельмі актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі налягасьніаў. Шмат з апошніх абраны членамі сельсаветаў.

Аспэўныя запатрабаваньні сляжа у наках сьваіх сельсаветаў зьдзяцца прыбыва да паступага:

— Прымаць меры да патапэньня прадукцыі драмысловасьці. Параўпаліць з пэнамі па с.-г. прадукты пэнь на працтавары вельмі высокія.

— Ян мага хутчэй правесць зямляпарадыаваньне.

— Павялічыць лік школ. У Мазырскай акрузе шмат няісьменных, асабліва ў вёсцы, дзе на кожным 100 душ насельніцтва—61 няісьменны.

Валіні ўдзел у выбарчай кампаніі прымае мазырскае на-стаўніцтва. Аднак, былі і такія выпадкі, калі настаўнікі іхнуліся зрываць кампанію. Так, напрыклад, у вёсцы з вёсак Ванотка-віцкага раёну настаўнік катага-гарачна адмовіўся прапэставаць для правядзеньня выбарчага сходу пашыкаваньне школы. У адной вёсцы Лельчыцкага раёну настаўнік кінуў заняты на 5 дзён спецыяльна для таго, каб дапамагць кулаком.

Серадняцтва амаль поўнасьцю ішло разам з беднятой, падтрымлівала на сходах кандыдатуры, якія вылучаліся ільшэньні арганізацыямі. Зафіксаваны толькі два выпадкі па ўсёй акрузе, калі сераднякі выступалі супроць беднаты. (Веткаўскі, Брагінскі раёны).

У пэвазах, дзвух новаму складу

У гутарках з супрацоўнікам рэдакцыі сакратары акруговых камітэтаў КП(б)Б паведомлілі аб выніках выбараў у сельсаветы

Рабочыя на чале сельсаветаў (Гомельская акруга)

Сур'ёзная падрыхтоўка, правядзёная гомельскай акруговай выбарчай камісіяй,—гаворыць сакратар Гомельскага акругомау КП(б)Б т. Малозьвіч,—дала свае станоўчыя вынікі.

— Бядната тріналася на выбарчых сходах стойка і адпалуша абараняла свае кандыдатуры. У выбарах саветаў па Гомельшчыне ўдзельнічала 62 проц. усіх выбарчыкаў.

Валікую ролю ў выбарчай кампаніі аыгралі работчы брыгады. Усёго было паслана ў вёску на выбары саветаў 300 чал. работчы. Сядзю вельмі добра адзікаюцца аб рабоце работчы брыгады, а парадзе сельсаветаў работчы на-радае абраны старшынямі сельсаветаў. Зараз у акругомау паступілі заявы аб перавозе гэтых работчы на сталую работу ў сельсаветы.

Наогул серадняцтва ішло за беднятой, падтрымлівала на сходах кандыдатуры, якія вылучаліся ільшэньні арганізацыямі. Зафіксаваны толькі два выпадкі па ўсёй акрузе, калі сераднякі выступалі супроць беднаты. (Веткаўскі, Брагінскі раёны).

У пэвазах, дзвух новаму складу

саветаў пры пачатку перавыбарчай кампаніі былі зроблены памылкі ў адносінах да сераднякоў. На пэкаторыя сходы беднаты сераднякі не дапушчаліся і кандыдатамі ў сельсаветы высюўваліся выключна беднякі.

Некаторыя высювыя партарганізацыі зьявіталі ўсю ўвагу толькі на працу сярэд беднаты. Дзякуючы сьва-ячасова прынятым мерам, гэтыя памылкі былі выпраўлены, і ў выніку незамотное серадняцтва Магілёўшчыны ішло разам з беднятой і батрацтвам.

У склад сельсаветаў па Магілёўшчыне ўвайшло ў сярэднім звыш 30 проц. сераднякоў.

Зусім слаба была разгорнута праца сярэд батрацтва. У склад сельсаветаў абрана ня больш 5 проц. батракоў.

Партасяродак у новым складзе сельсаветаў палічвае ад 7 да 10 проц.

На час правядзеньня выбараў па ўсіх раёнах былі арганізаваны адна-дзёныя вёскі, частка справаздачна-перавыбарчых сходаў абсудгоўваліся сьваікальнямі кіно-фільмамі, драматычнымі пастапоўкамі і г. д. Камсамольцы ў разьне абсал прапалі шматлікія дэмастрацыі в абсуд-гемі і пэсьнямі, прысьвечанымі ім-барам у саветы.

Як характарнае зьявіцца, трэба з-значыць значна ўзрасткую ў гэтым годзе энтузіязьць з боку жанчы. Па ўсёй акрузе адбыліся жаночыя сходы, на якіх сьляжкі ўсебарова аб-гаворвалі кандыдатуры ў сельсаветы, шмат жанчын бядлячак абрала ў члены і кандыдаты саветаў. Слаба ўдзельнічалі ў правядзеньні справа-зачна-перавыбарчай кампаніі камітэты ўзвемаллавогі, с.-г. крадм-ная і спажывецкага саапаранья і шэфенія тварыствы.

У часе справаздачна-перавыбар-чай кампаніі класова-варожыя нам элемэнтны вьскі ратгарнулі алму-леную дзейнасьць. Кулакі і палку-лачыкі ня спыніліся нават і перад тэарыятычнымі актамі. Кулакі сн-а-валі пасобных беднякоў самак-шкай, дарэмна давалі бедняке хлеб і г. д. Аднач, трэба падкрэсьліць, што ку-лацтва атрымала з боку асноўнай масы беднаты і серадняцтва самы рашучы адпор.

Былі выпадкі, калі дзякуючы сьва-ячэньню класавай лійні з боку асоб-ных уноўнаважаных выбарчых камі-сіі, у сельсавет прытанілі яна наро-жыя кулацкія элемэнтны. Гэта зьяры-лася, напрыклад, у Дунаўскай сельсавете, у які пры першых выба-рах прайшлі кулакі. Гэкія выпадкі ліквідаваліся адразу шляхам пра-вядзеньня новых выбараў

Пад знакам арганізаваісьці беднаты (Магілёўская акруга)

— Сьвета справаздачна-перавыбарчай кампаніі—кажа сакратар Магілёўскага АК КП(б)Б тав. Нэйланд,—прайшла па Магілёўшчыне над а-дзёнай моцна фарошай актыўнасьці і арганізаванасьці беднаты Галюўні-чэйкамі, прайшлі па ўсёй Магілёў-шчыне на 90 проц. Бядняцтва-серад-няцкі блік у асноўным застаўся не-парушным. Аднак з боку ралу сель-

наогул серадняцтва ішло за беднятой, падтрымлівала на сходах кандыдатуры, якія вылучаліся ільшэньні арганізацыямі. Зафіксаваны толькі два выпадкі па ўсёй акрузе, калі сераднякі выступалі супроць беднаты. (Веткаўскі, Брагінскі раёны).

У пэвазах, дзвух новаму складу

Хлородонт

удаляе неприятный запах изо рта и уничтожает некрасивый налет на зубах

ЯК ПРАЦУЮЦЬ НАСЬЦЕНГАЗЭТЫ

Узор добрае работы рэдкалегіі (Насьценгазэты Белдзяржстраху, Менск)

Там, дзе няма кіну-віцтва

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

ТАЭЛЕГРАФУ, ТЭЛЕФОНУ, ПОШТАЙ НАШЫХ КАРЭСПАНДЭНТАУ

Працэс Баданіна і Табенка

Бабруйск. (Наш кар.).—У Бабруйскім акрэудзе пачаўся разгляд справы майстроў—камсамольцаў з гуты «Кастрычнік». Баданіна і Табенка. Справа сьлужацца ў адным з рабочых клубаў Бабруйска.

У сьнежны месяцы мінулага году абочы майстры, быццам з мэтай помсты за выхад над Баршай, аблілі гарачаю масай шыла рабоча-беларуса Собалева. Гэта ганебная справа была выкапаная сьведом з мэтай абвастрыць вадынавальную парожасьць на гучо.

Хто такіх Баданін і Табенка? Першы—сын востачковага гандляра, які выпадкова пралец на завод і ў камсамол. Табенка—сын каваль—дзуржы ў Баданінам і зарыўся ад яго дробна-буржуазнай

дэалягіяй. Над уплывам Баданіна бы выявіўся выканаўцай палі клясавага ворага.

Справа выклікала вялікую зацікаўленасьць боку рабочых.

БАБРУЙСК. (Па тэлефону). Пасьля трохгадзіннай нарады акруговы суд вынес наступны прыгавор па справе шавіністых з «Кастрычніка».

Баданін прыгавораны да пазбаўленьня волі тэрмінам на 3 гады. Табенка—да 2-х год, без суровага абмежаваньня. Па амністый тэрмін пакараньня абочым скарачаны на палову.

Рэвізія судовага апарату Магілёўшчыны

МАГІЛЕЎ. (Наш кар.). У Магілёў надыта прыехала спецыяльная камісія Наркамсуду на чале з т. Валасевичам для рэвізіі пракурорскага і судова-сьледчага апарату Магілёўшчыны. Рэвізія павінна выявіць, пасьля судова апарату акругі былі зьявілі ў сваёй рабоце з прыдоўжымі масамі і праводзілі рэвалюцыйную законнасьць

на мясдох.

Камісія ў сваёй рабоце будзе апрацаваць на шырокі ўдзел мясцовай савецкай грамадзкасьці, якая дапамагае правярць работу судова-сьледчага апарату і выкрыві скажэньні вясавай лініі на мясдох.

Камісія адкрыла штотдзеньныя прыёмнаведальніцаў і прабудзе ў Магілёве некалькі тыдняў.

Важная пастанова Каркамсабезу

НКСЗ прыраўноўвае сельгораў, пацярпеўшых ад прасьпедваньняў у барацьбе з кулацка-злачыннымі элемэнтамі, да ахвяр контр-рэвалюцыі.

Наркамат Савецкай Забэспечкі растлумачае, што працаўнікі сельскіх мисловасяў, якіх працуюць на выбарчых і іншых паслах у савецкіх і грамадзкіх арганізацыях, якіх напарэлі ў вьязку з свайго дзейнасьцю ад кулацка-злачыннага элемэнта, у выпадку іх інвэлідацыі, пазбаўляюць забэспеччэньня ад органаў асьветы, як асобы, страцілі правадольнасьць у актывнай барацьбе з контр-рэвалюцыяй. Да такіх асоб прыраўноўваюцца таямама селякоры і рабгоры, якіх напарэлі ў выніку вымрочкаў у друму контр-рэвалюцыйных элемэнтаў.

У выпадку сьмерці такіх актывных працаўнікоў, якіх наступіла ў выніку іх актывнай барацьбы з контр-рэвалюцыйным элемэнтам, на прапалягольня і вышывалетныя члены іх сям'яў таксама

маюць права на сацыяльнае забэспеччэньне.

Разгляджаньне халайніцтваў аб забэспеччэньні такіх асоб павінна праводзіцца ў тэрміновым парадку і ва ўсіх выпадках не пазьней двух тыдняў з моманту паступленьня халайніцтва.

Ад рэдакцыі: Мы хрустом паставілі НКСЗ РСФСР і ставім адначасна пытаньне перад НКСЗ БССР аб вышывалі апалягчэнае паставоны ў межах БССР.

Кулацкая помста

Зьверскае забойства 3-3а падзелу зямлі

ВІЦЕБСК (Наш кар.) У фальбарку Падуб'е, Бароўлянскага сельсавету, Віцебскага раёну зьверскі забойства—блявачка-удава Агана Дурнава—35 год і ае дзеці—Капярна—9 год, Каріталіна—6 год і Мікалай—3 гады.

Забойства насіла выключны па сваёй жорсткасьці характар. Злачынцы доўга зьдэкваліся над сваімі ахвярамі, перш чым прыкончыць імі: дзедэй былі віламі, Агану зарэзалі нажом. Матка і абедзьве дачкі былі перад забойствам зьгвалчаны.

Як выясьведца, гэта дзікае злачынства было зроблена кулакамі Тамашовым і Цемляковым, якіх былі ў варажых адносінах з Аганай Дурнава з-за падзелу зямлі.

Абочы злачынцы арыштаваны.

Рост кас ашчаднасьці

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.). Пачата падрыхтоўкі да правядзеньня ў акрузе двухтыднёвага выбарчэньня. Касы ашчаднасьці акругі заваявалі аўтарытэт сярэд вясельніцтва. Ліч укладчыкаў штомесячна павялічываюцца. Зараз касы ашчаднасьці акругі ахопліваюць 18,260 укладчыкаў на суму ўкладу ў 1,398,932 руб. Касы ашчаднасьці ставіць слабіць задачай да 1-га красавіка дасяцьці ліч укладчыкаў да 26 тысяч, а суму ўкладу да 1.675 тыс. руб.

Арганізуюцца новыя калгасы

Барысаў. (Наш кар.). Намечана арганізаваць 13 новых калгасаў з тым, каб у кожным сельсавете Барысаўскага раёну быў адзін калгас. У сучасны момант на Барысаўшчыне ўжо ёсьць 8 калгасаў. У надыходзячую пасэўную кампанію ў земляпарадкававых вёсках на шматпольнае пераводзіцца 2,605 гект. зямлі, прычым асабліва ўвага будзе зьвернута на ўвядзеньне і замяцаваньне шматполья ў калгасах.

15-га лютага пачынаецца поход за ўраджай

Дапамога камсамолу вясновай беднаце

15-га лютага ў Беларусі пачынаецца камсамольскі поход за вышывалі ўраджайнасьці і казэнтывальнаю сельскаю гаспадаркай.

У намісьці ЦК ЛКСМБ па правядзеньні походу Наркамзем выдалілі камсамольскіх Наркамзем тав. Адамовіча, праф. Чуйко і агранома т. Лайко, Апрача таго Наркамзем вылучыў на ўвесь час гэтае кампаніі пазбага агранома, які будзе прапаляць вышывалі ў вясні.

1-га саваніка пры Беларускай с.-г. Акадэміі склікаецца акруговая сельскагаспадарчая канфэрэнцыя, на правядзеньне якой Наркамзем адпусьціў 1,000 руб.

У канцы лютага адкрыюцца месечныя с.-г. курсы для камсамольскага актыву пры с.-г. Акадэміі, Краснабарскім с.-г. тэхнікуму, Марынагорскім і Вароньскім тэхнікумах. На гэтую мэту адпусьціва 6,000 руб.

Праз курсы будзе прапушчана 160 камсамольцаў.

У 41-м раёне Беларусі ў блыжайшы тыдзень адкрыюцца месечныя с.-г. курсы для вясковага актыву. Па халайніцтве ЦК ЛКСМБ Наркамзем прадставіў камсамолу на гэтых курсах 410 месц. Курсы прапусьцяць 1,640 чал.

ЦК ЛКСМБ узяў у вытэньне перад Наркамземам аб утварэньні фонду ў суму 30 тысяч рублёў для прамерываньня лепшых арганізацыяў, прымаючых удзел у вадэце. Прамерывачныя фонды вылучаюць таксама Вольскасьці і Калгасоў.

З месц ужо пачалі паступаць весткі аб першых кроках паходу.

У Менску выход ажрыюцца 15-га лютага шырокай нарадой аграномаў і камсамольцаў.

Марына-Горскі савана-гародны тэхнікум вылучыў ударную групу з 16 чал. для аказаньня дапамогі белянкам і сям'ям чырванарывочкаў і абсмяняючых іх пазьлі ў часе вясельнай пасэўнай кампаніі.

Дзуржыны па аказаньні дапамогі селянскай беднаце арганізуюцца і ў Мазырскай акрузе.

Магілёўскі акругком камсамолу ўзяў у вытэньне аб арганізацыі пры мясцовам Даме Сельзіна с.-г. выстаўкі і правядзеньня чыкладэекцыі па аграмамі. Навадзвешча масыя поход камсамольцаў і боспартыйнай моладзі ў савані і калгасы.

У Бабруйскій акрузе сьветла арганізуюцца 70 калгасаў. У гэтых калгасах будзе закіравана на менш 250 камсамольцаў. У часе паходу на акрузе камсамольскімі ачэкамі разам з ачэкамі Асапнічкіну будзе заложана чала 100 паказальных вучэскаў.

Урокі справаздачнай кампаніі Менгарсавету

Справаздачная кампанія разгортваецца, як шырокая масавая палітычная кампанія.— Яўна на сходы дасягнула 83 проц.— Рад прафарганізацыі не падрыхтаваўся да справаздач.— Трэба ўлічыць дапушчаныя памылкі, каб унікнуць іх у часе выбараў.

Справаздачная кампанія Менскага гарсавету—у самым разгары. Божны левы адбываецца рад сходаў, на якіх гарсавет дакладвае аб сваёй працы. Актывнасьць рабочых мас даволі значная. Уся работа гарсавету ахопана агіём пралетарскай самакрытыкі. Справаздачная кампанія Менскага гарсавету разгарнулася, як шырокая масавая палітычная кампанія. Справаздачныя сходы набылі вясельны асноўны на справу выкананьня асноўных задач сацыялістычнага будаўніцтва. Спробы наасобных контр-рэвалюцыйнаў-трацістскіх дыскрэдытаваць працу савету сустракаюць рашучы адпор з боку рабочых мас.

За 20 дзён справаздачнай кампаніі (да 9-1) праведзена 120 сходаў. Сходы прайшлі амаль на ўсіх буйных прадпрыемствах г. Менску. Сярадні процант наведваньня сходаў рабочымі—83 проц., работніцамі—79 проц. Але ёсьць рад выпадкаў дроннага наведваньня сходаў: на заводзе «Камунар»—68 проц., у прапклектыве па выбаце цапак—72 проц., у харчавікоў—70 проц., а ў 1-й групе мадэляпрацы (Тубдыспансэр)—ўсего толькі 60 проц.

Гэтыя лічбы гавораць аб невыстарчальнай падрыхтоўцы да справаздачнай кампаніі з боку партыйных і прафэсійных арганізацыяў гэтых прадпрыемстваў і устаноў. Мы павінны зраз-жа выявычыць прычыны гэтага зьявішча, каб дабіцца 100-процэнтавай аўкі на выбарчых сходах. Трэба адначыць асабліва невыстарчальнае наведваньне сходаў з боку ўтрыманцаў прафсаюзаў, што тлумачыцца слабой падрыхтоўкай.

Нельга абывісьці наўчальнае рад памылак, дапушчаных на працягу правядзеньня справаздачнай кампаніі. Вось рад фактаў: быў скліканы сход металістых, саюз забыўся абвясціць аб гэтым сьходзе, дакладчык праказаў 2 гадзіны і пашоў з мічым.

Шмат гаварылі аб неабходнасьці добраў падрыхтоўкі клубаў да справаздачнай кампаніі і вось як «падрыхтаваліся». Праўленьне клубу саўгаванальскаўчых не наклапаўся нават апалягчэ памышаньня—лішняя справа; на гэта ня треба траціць грошы. У влюбэ мадэляпрацы ў часе справаздачнага сходу ня вывесілі ніводнага плакату нахонт справаздачы.

Справаздачна-выбарчая кампанія гарсавету павінна быць цесна ўв'язана з асноўнымі задачамі партыі, гэта зразумела. Але дасклады нашых дэпутатаў у большасьці зьвараюць аўзкім практыцызмам, у іх адсутнічае належная палітычная ўстаўка.

Ёсьць выпадкі, калі прадставіў гарсавету аўсім не аўняўся аб справаздачы схода (завод «Беларусь»), калі справаздачныя сходы праходзіць без кіраўніцтва саюзаў (мадэляпрацы), калі склікаюцца сходы, але-ж не зьяўляюцца дакладчык (саўгаванальскаўчых), калі дэпутат гарсавету адмовіўся зрабіць справаздачу аб сваёй працы ў сьведзе (2-гі прапклектыў абутніцаў).

Партыйчэкі і прафсаюзы павінны зраз-жа правярць сваю падрыхтаванасьць да правядзеньня выбарчай кампаніі, павінны дабіцца, каб выбары ў саветы зьяўляліся сапраўдным сьвятэм рабочых мас, каб усе рабочыя і работніцы прымаі актывны ўдзел у выбарах. Палякоўскі.

Выбары ў гарсаветы

(Па даных цэнтральнай выбарчай камісіі)

Да 11 лютага ў гарсаветы неакруговых гарадоў БССР абраны 693 члены, з іх 159 жанчын (22, 9 проц.).

Удзельная вага камуністыч і камсамольцаў у гарсаветах складае 46,5 проц.

З навава абраных членаў гарсаветаў—57 проц. беларусоў,

29 проц. яўрэяў, 14 проц. палякаў, латышоў, расійцаў і іншых.

На выбары зьявілася 67 проц. выбаршчынаў; яўка жанчын дасягнула 56,4 проц. Наогул, процант яўкі ў гэтым годзе на 5 проц. вышэйшы, чым у пазалеташнім годзе.

СУД

Бандыты-зьявляюцца

Выявлена сасія Магілёўскага акрэуду ў Быхаве разгледзена справа шайкі бандытаў—Білінскава Яна, Марачкоўскіх Рыгора, Сьцяпана і Якуба, Кірвана і інш. Гэтая шайка на працягу доўгага часу тэрарызавала селянства Быхаўскага раёну.

Справа гэтых бандытаў разгледзена ўжо трэці раз. 2 разы прыгавары акруговага суду—расстраляць трох бандытаў, былі адмежны Вярхоўным БССР.

У 1924 годзе шайка напала на дом Шамоўскіх у Быхаве і вырасала ўсю сям'ю. Бандыты зьдэквалілі над сваімі ахвярамі, адсякалі ім пальцы рук і ног, катвалі саміх страўнічых спосабам, а потым дабівалі. Каб утэліць сьмьдзі сваёго зьлчынства, бандыты падпалілі дом Шамоўскіх.

Штаб бандытаў апаходзіўся ў вёсцы Зьлатва. Доўгі час зям халазіла ў гэтай вёсцы, накуль ад былі затрыманы і перададзены суду. Акруговы суд у другі раз прыгаварыў трох бандытаў да рас-

стразы і вэў—Вярхоўны суд паставіў перадаць справу на новы перагляд.

Сьведзтва выявіла яшчэ рад уаброўных напалаў, якіх рабілі бандыты.

Справа выклікала вялікую зацікаўленасьць з боку насельніцтва Быхава і селян навокічных вёсак. За 5 дзён на судзе перабыло больш 4 тысяч чалавек. 60 сьведак, дашрошаных судом, расказвалі жураўнікам рэчы пра дзейнасьць гэтых шайкі.

Пасьля 5-дзённага разгляду суд вынес бандытам вэўгавор: Білінскаў Яна, Марачкоўскі Рыгор і Кірван асуджаны да вышэйшай меры сацыяльнае абароны—расстраляць. Сьцяпан і Якуб Марачкоўскі прыгавораны да ашчэраваньня на 10 год. Некалькі абвінавачаных прысуджаны да зьяўленьня на розны тэрміны.

Суд узяў перад ЦВК і Вярхоўны судом БССР халайніцтва, каб да бандытаў ня былі прыстасаваны палітывальнае ці ашчэсты.

МЕНСК

Кавалеўскі засумоваў па Скапцу

«Вось ужо два гады, як мы фэйчакам». Так вішудь нам пашчычкі-селяне савіжвэцкага таварыства «Чырвоны Араты» (аддзельнае Ж 4, в. Арохі, Аршаншчына).

Чаго чакаюць селяне? Яны чакаюць агульнага сходу пашчычкаў і справаздачы загадчыка. За 2 гады ашчэраўся 5 кааператараў. Ча-му ашчэраў іх, чаму пачыналі новых? Нішто з пашчычкаў ня ведае. Селяне аўсім правільна адзначалі, што яны павінны прымаі

і праславіўся пашчычкі, ціннымі справамі і ашчэстымамі. Няма чаму зьдэўляцца, што яны ахвулі, ўбачышы старога бабніка і п'яніцу на новай пасадзе загадчыка аддзельнага кааператыву.

«Але хто лічыцца з нашымі голасам»—жартуець селяне-пашчычкі. Кавалеўскі вэстаўся кіраваць аддзельнаем і тутка працяў сьбе ва ўсю шырыню. Мануфактуру адпуськае арышчэлі-кааператыва на вышывалі: сьветлавоў, пазбага а-

Эльвод аднавіў пачу сьвятла

11-га лютага на Эльводзе скончыўся рамонт турбагенэратару ў 1500 кля.

З учорашняга дня станцыя працуе нармальна. Электраэнергія падаецца як і раней ва ўсе раёны гораду.

Сьвяткаваньне юбілею Чырвонае арміі ў прафсаюзах

Прэзыдыум ЦПСБ разаслаў па акругах дырэктыўны ліст аб парадку сьвяткаваньня XI-й годзевы Чырвонае арміі.

Падрыхтоўка да міжнароднага жаночага дня

Прэзыдыум ЦПСБ разаслаў ліст аб падрыхтоўцы і парадку правядзеньня міжнароднага жаночага дня—8-га саваніка на прафсаюзах.

У чацьвер, 14-11—29 г., а 6 годз. увечары ў памяшканьні клубу саўгаванальскаўчых адбудзецца агульна-гарадскі **СХОД МЕНСКАГА ПАРТАКТЫВУ** па пытаньні **ВЫБАРАЎ У САВЕТ**

На сход запрашаюцца сакратары, апергі, жаноргі ячэен сакратары фракцыі фабзаўмисаўчых, навушчыны-гаспадарнікі, сакратары фракцыі ЖАНТАў, інструктары РК, францыі ЦП саюзаў і сакратары намернасьці ачэен (партыйцы). Білеты ў РК БП(б)Б.

